

КАМП'ЮТЭРНАЯ СІСТЭМА BELARUS І ЯЕ ВЫКАРЫСТАННЕ ЎСТАНОВАМІ КУЛЬТУРЫ

1. Агульнае апісанне

Распрацоўка і стварэнне камп'ютэрных сістэм у галіне культуры і мастацтва на сучасным этапе развіцця электронна-вылічальнай тэхнікі звязаны з выкарыстаннем сродкаў мультымедыя. Мультымедыя — гэта агульнае найменне інтэрактыўных камп'ютэрных сістэм, якія забяспечваюць работу са статыстычнымі выявамі, дынамічнай відэаграфікай і анімацыйнай графікай, тэкстамі, размоўным і музычным (высакаякасным) гукам. З'яўленне такіх сістэм стала магчымым у выніку паскоранага прагрэсу ў развіцці апаратных сродкаў апрацоўкі алічбаваных выяў, гукаў, тэкстаў, распрацоўкі праграмнай падтрымкі і шырокага распаўсюджвання адпаведнай камп'ютэрнай тэхнікі. Хуткасць апрацоўкі інфармацыі, дастатковы аб'ём аператарыўнай і знешній памяці, выкарыстанне якасных метадаў дынамічнага сціскання і разгортвання ў рэальным часе алічбаванай інфармацыі даюць магчымасць ствараць высакаякасныя праграмныя комплексы, якія ўключаюць значныя аб'ёмы графічнай, гукавой і тэкставай інфармацыі і могуць эфектыўна выкарыстоўвацца ў вучэбных, даведачна-інфармацыйных і іншых мэтах.

Аб'ектна-арыентаваны падыход да распрацоўкі мультымедыйных сістэм і выкарыстанне гіперструктурных пабудоў

схем інфармацыйнага забеспячэння дазвале значна пашырышь галіну выкарыстання гіпермедыйных сістэм і надаець ім універсальны харктар.

Намі распрацавана мультымедыйная гіпертэкставая камп'ютэрная сістэма BELARUS, якая ўтрымлівае звесткі аб культуры Беларусі за перыяд з XI па XIX стст. У сістэму ўключаны выявы, тэксты, музычныя фрагменты, якія адлюстроўваюць галоўныя помнікі культуры і дасягненні ў галіне мастацтва. У сістэме разглядающа важнейшыя працэсы і падзеі ў гісторыі культуры і мастацтва Беларусі.

Наданне навучальнага харктару камп'ютэрнай сістэме звязана з рэалізацыяй асноўных дыдактычных прынцыпаў: сістэмнасці, паслядоўнасці, нагляднасці, навуковасці і інш.

Намі выкарыстаны метад структурна-лагічных схем для арганізацыі дыдактычных матэрыялаў. Вопыт выкарыстання гэтага метаду ў арганізацыі вучэбнага матэрыялу ў аўтаматызаваных сістэмах даказвае яго эфектыўнасць і мэтазгоднасць. Важнымі асаблівасцямі метаду структурна-лагічных схем з'яўляюцца агляднасць дыдактычных матэрыялаў і вызначанасць маршрутаў вывучэння матэрыялу. Іерархічнасць пабудовы інфармацыйнай структуры выключае выбар маршрутаў з цыклічнымі праходамі пры вывучэнні матэрыялу. Гэтыя ўласцівасці структурна-лагічных схем даюць магчымасць рэалізуваць прынцыпы сістэмнасці і паслядоўнасці ў вывучэнні матэрыялу. Выкарыстанне сродкаў мультымедыі забяспечвае высокі ўзровень нагляднасці.

Мы асцярожна падыходзім да выкарыстання гіперструктурных пабудоў у метадычных і вучэбных сістэмах. На наш погляд, выкарыстанне гіпертэкстаў у поўнай меры апраўдана ў даведачных і энцыклапедычных інфармацыйна-пошукавых сістэмах. Гіперснасылкі даюць магчымасць асацыятыўнага пошуку і забяспечваюць рэжым вольнага перамяшчэння па інфармацыйнай базе, што не спрыяе паслядоўнаму і сістэмнаму вывучэнню матэрыялу і ў выніку не дзе магчымасці цэласнага яго засваення. Таму мы лічым, што выкарыстанне гіперструктурных метадаў арганізацыі інфармацыі ў вучэбных выданнях ці рэжымах павінна быць абмежаваным па глыбіні. У тым выпадку, калі прадугледжваецца выкарыстанне інфармацыйнай базы ў розных рэжымах (напрыклад, вучэбным і даведачным), неабходна прадугледжваць асобны гіпертэкставы рэжым.

У распрацаванай намі праграме выкарыстаны аднаўзроўневы иссudагіпертэкставы метад доступу да даведачнай інфармацыі.

Для пашырэння магчымасцей пошуку мультымедыйнай інфармацыі ў сістэму ўключаны дадатковы пошукава-інфармацыйны рэжым. Гэты рэжым уключае адпаведны апарат фактографічнага пошуку і забяспечвае доступ да асобных элементаў азначаных тэматычных груп аб'ектаў і ўсёй сукупнасці інфармацыі ў сістэме.

Для забеспечэння прынцыповых для навукова-даведачных і навучальных сістэм якасцей зручнасці сістэма кіравання распрацаванымі праграмнымі сродкамі максімальна спрошчана.

У сістэме мінімізавана колькасць кіруючых элементаў, выкарыстыны стандартныя падыходы для пабудовы экраннага інтэрфейса і функцый кіруючых элементаў.

Такім чынам, калі ўлічваць прадстаўлены ў інфармацыйнай базе багаты матэрыял, можна сказаць, што створаная камп'ютэрная сістэма адпавядае асноўным патрабаванням да навучальных сістэм, але можа адначасова выкарыстоўвацца ў якасці навуковага даведніка альбо камп'ютэрнага мультымедыйнага энцыклапедычнага выдання па гісторыі мастацкай культуры Беларусі XI—XIX стст.

2. Структура і агульныя характеристыстыкі

Пры распрацоўцы сістэмы ўсе інфармацыйныя рэсурсы былі падзелены на ўнутраныя (тэксты і метайнфармацыя) і зневнія (графіка і гук). Для захавання ўнутраных рэсурсаў распрацавана рэляцыйная база даных, якая забяспечвае хуткі доступ і апрапоўку тэкставай інфармацыі і метайнфармацыі.

Элементам тэкставай інфармацыі з'яўляецца артыкул ці тэкставы фрагмент, які мае закончаны сэнс. Абмежаванні ў на тэкставы элемент няма, але працугледжаны сярэдні аб'ём складае каля 2000 байтаў.

Метайнфармацыя ўключае звесткі аб элементах медыяінфармацыі, пра іх склад і фарміраванне сцэн. Агульныя правілы фарміравання сцэн зафіксаваны непасрэдна ў кодзе праграмы.

Элементы аўдыёінфармацыі ўяўляюць сабой фрагменты музычных твораў, якія алічбаваны ў стандартным фармате і захоўваюцца ў асобных файлах.

Графічныя элементы — гэта цэльныя статычныя выявы ці фрагменты відэаграфікі або аніміраванай графікі, прадстаўленыя ў стандартных форматах. Графічныя элементы захоўваюцца ў адпаведных файлах.

Для забеспечэння правільнага фарміравання сцэн прыняты адпаведныя меры па пошуку, апрацоўцы і вывадзе візуальнай інфармацыі і адначасовай апрацоўцы гуку.

Для абароны ад несанкцыяніраванага доступу прадугледжана сістэма пароля.

Распрацаваная камп'ютэрная сістэма прызначана для работы ў асяроддзі аперацыйнай сістэмы Windows 95 на камп'ютэрах тыпу Pentium з тактавай частатою працэсара не ніжэй 120 Mhz і аператывнай памяцю не менш за 16 Mb. Аб'ём зневядзяй памяці для захоўвання мультымедыйнай інфармацыйнай базы павінен складаць не менш за 200 Mb. Правільны вывад графікі адбываецца ў рэжыме High Color (16 bit), 640x480.

3. Парадак работы

Пры выкліку праграмы фарміруеца галоўнае акно, якое ўтрымлівае фонавую выяву, радок для ўводу пароля, пракручваеца акно з тэмамі, радыёкнопкі для выбару гістарычнага перыяду і экранныя кнопкі “выбраць” і “закрыць”.

Для пераходу ў рэжым навучання неабходна ўвесці пароль, устанавіць неабходны перыяд,abraць тэму і націснуць экранную кнопкі “выбраць”.

На экран выводзіцца адпаведная структурна-лагічная схема выбранай тэмы, кожны элемент якой з'яўляецца актыўным.

Пры выбары неабходнага элемента фарміруеца сцэна, якая ўключае пракручваемое акно з тэкстам, адпаведныя выявы, экранныя кнопкі і ў асобных выпадках пракручваемыя вокны з пералікам дадатковых графічных ці тэкставых элементаў. Выбар дадатковых элементаў забяспечваецца двайным націсканнем левай клавішы маніпулятара тыпу “мыши”, калі яе ўказальнік устаноўлены на адпаведны радок акна.

Выход з рэжыму адбываецца пры націсканні экраннай кнопкі “закрыць”.

У кожным рэжыме прагляду інфармацыі масцца экранная кнопкa “пошук”, пры націсканні якой праграма пераходзіць у рэжым пошуку інфармацыі.

У гэтым рэжыме прадстаўляеца магчымасць пошуку інфармацыі па тэматычных групах із ўсёй базе дадзеных. Рэжым уключае наступныя напрамкі пошуку:

- дзеячы культуры і мастацтва,
- помнікі архітэктуры,
- літаратурныя творы,
- жывапіс,
- графіка,
- скульптура,
- дэкаратыўна-прыкладное мастацтва,
- прашы,
- населенныя пункты,
- тэрміналогія,
- усё па алфавіце.

Пры выбары напрамку адчынняюцца пракручваемое акно

з пералікам назваў інфармацыйных элементаў і радок для ўводу неабходнай назвы. Каб выбраць неабходны элемент, трэба перамяшчацца ўніз або ўверх у вакне або пачаць набор неабходнай назвы ў радку. У апошнім выпадку забяспечвающа хуткія пошук і пазіцыянаванне паказальніка ў спісе. Для доступу да адпаведнай інфармацыі неабходна націснуць экранную кнопкі “прагляд”. Для завяршэння работы ў гэтым рэжыме службы экранная кнопкі “закрыць”.

Для папаўнення базы даных і карэктроўкі інфармацыі ў сістэму ўключана спецыяльная праграма карэктроўкі, якая забяспечвае ўвод тэкставых элементаў і метайнфармацыі ў базу даных. Элементы мультымедыя рыхтуюцца з дапамогай стандартных графічных, анімацыйных, гукавых і музычных праграмных сістэм і ўключаюцца ў базу даных з дапамогай гэтай праграмы. Праграма карэктроўкі БД прызначана для выкарыстання толькі распрацоўшчыкамі базы даных.